

ЗАПІСЫ

БЕЛАРУСКАГА НАВУКОВАГА ТАВАРЫСТВА

Выданьне непэрыйядычнае.

СШЫТОК 1.

падобную да яе літару Л і прачытаў год выданья няправільна: 1630 (бо Л абазначае 30) замест 1601 (А значыць 1). Гэтак „Малітвы” выйшлі ў 1601 годзе, а не ў 1630.

Такім чынам, 1622 год трэба пічаць за апошні год існаванья друкарні дому Мамонічаў: у гэтым годзе выйшоў апошні друк пад фірмай гэтага дому.

Антон Пуцкевіч.

Жыцьцё і творчасць Фр. Багушэвіча ў успамінах ягоных сучаснікаў.

Няма нікага сумлеву, што Франціш Багушэвіч, гэтак популярны сярод беларусаў пад мянюшкай Мацея Бурачка, адыграў надта важную ролю ў беларускім адраджэнскім руху: гэта ж на ягонай творчасці ідэйна вырастала тое пакаленне беларускіх адраджэнцаў, якое выкаўала для беларускага руху арганізацыйныя формы ды зрабіла яго цяглым і масавым.

Ужо дзеля аднаго гэтага асоба Багушэвіча заслугуе на асаблівую ўвагу гісторыкаў беларускай літаратуры. Але й паміма гэтага, знёманства з асобай паэты, з ягоным жыцьцём і з ягонай ідэолёгіяй прадстаўляе нязвычайна ўдзячнае заданье для кожнага даследчыка жыцьця Беларусі ў канцы XIX стагодзьдзя: і дэйная звалюцыя Багушэвіча, які ад паўстанчых настроў 1863 году дайшоў да беларускай нацыянальнай ідэалёгіі, гэтак ярка выказаная ў ведамай перадмове да ягонае „Дудкі Беларускіх”, вельмі харктэрна для ідэолёгічных плыняў, што панавалі сярод грамадзянства нашага краю ў вапошній чэцверці мінулага стагодзьдзя.

На вялікі жаль, біографія Багушэвіча страшнна бедная і — не зайдёды згодная з прайдай. Усё, што аб ягоным жыцьці было дагэтуль ведама, сабраў Максім Гарэцкі („Гісторыя беларускай літаратуры”, Масква-Ленінград, 1924) — літаральна ма палове старонкі).

Гарэцкі на самым пачатку кажа, што Фр. Багушэвіч „паходзіў із дробнае шляхты Ашмянскага павету, са спольшчанай сям'і”. Але ўжо ў гэтым ёсьць няточнасць, выкліканая прайдападобна жаданнем „савецкай грамадзянскай“ зрабіць популярнага паэту, каторы выйшаў із буржуазнага асяродзьдзя, магчыма больш блізкім съвету фізычнае працы (—тоe ж робяць некаторыя гісторыкі беларускай літаратуры і ў вадносінах да „Цёткі“!). Дробная шляхта, як ведама, прадстаўляе ў нас элемент працоўны, бо ўласнымі рукамі ўрабляе

¹⁾ Знакедзіца яна на Гарадзкой Брешлаўскай Бібліятэцы (Stadtbibliothek — Breslau).

²⁾ Дзеля точнасці адзначаю, што тыя-ж інфармацыі з біографіі Багушэвіча падае Е. Кафскі, „Беларусы, т. III, вып. 3, стр. 194-195, а за ім і за Гарэцкім падае М. Плютюковіч, „Нарсы гісторыі беларускай літаратуры“, частка першая, Менск, 1928, стр. 86-87.

зямлю, — тым часам сям'я Багушэвічаў была сярэдняе заможнасць, мела добры кусок зямлі і сама фізычна не працавала.

Далейшыя інфармацыі Гарэцкага здаюцца больш блізкімі да праўды і паважнейшых засьцярог не выклікаюць. Нарадзіўся Франціш Багушэвіч, як паказана і на крыжу над ягонай магілай, 9 сакавіка 1840 году, памер 15 красавіка 1900 году (ст. ст.). Сярэднюю школу скончыў у Вільні і нейкі час вучыўся на фізыка-матэматычным факультэце пецярбургскага юніверсітэту. Навука ў Пецярбурзе трывала, мусіць, вельмі нядоўга, бо, паводле Гарэцкага, перад паўстаннем 1863 году Багушэвіч вярнуўся дамоў і быў нейкі час народным вучыцелем у Доцішках, а ў мамэнт выбуху паўстання меў няпоўныя 23 гады і, значыць, на пецярбургскім грунтыце пасля сканчыння гімназіі доўга жыць ня мог. У паўстанні прыймаў дзейнае ўчастце. У нейкай бітве (дзе — няма ведама) быў ранены ў нагу і пэўне ня мінёў-бы съмерці, калі-б яго не паратаваў нейкі беларускі селянін. Факт гэтых сам па сабе паказвае на асаблівую прыхільнасць сялян да Багушэвіча, што ў тых часах ў вадносінах да паноў здаралася ня часта. Пасля Багушэвіч пакінуў свой край і апынуўся на Украіне. Вучыўся ў Нежыне — у юрыдычным ліцэі, які скончыў у 1868 годзе. „После — інфармуе далей Гарэцкі — жыў ён у розных месцах Расеі (— якіх?), ажно дзесяць год праўжыў на Украіне, быў съледчым судзьдзёю ў Канатопскім павеце, навучыўся ўкраінскія мовы і пазнаў украінскае народнае жыццё. Пазней быў адвакатам пры акружным судзе ў Вільні, пад старасць жыў у хвалварку Кушлянах Яшмянскага павету. Перад съмерцю загадаў ня ставіць над яго магілай нікіх помнікаў. Пахавалі яго ў м. Жупранах Яшмянскага пав. на агульным магільніку”.

Аб вадносінах польскага абшарніцтва да Багушэвіча даведаваємся ад Гарэцкага, што паны называлі яго „здряцам і рэнгатам”. Мамэнт гэтых нязвязчайна важных: ён сцвярджае, што паэта ў старэйшым веку запраўды далёка адышоўся ад юнацкіх ідэалаў 1863 году, ды што пазнейшая беларуская праца Багушэвіча была ў супяречнасці з гэнымі ідэаламі. Але аб гэтым будзем гутарыць далей.

Гаворачы аб паэтыцкай спадчыне Багушэвіча, Гарэцкі называе толькі два друкаваныя зборнікі вершаў паэты: „Дудку беларускую” ды „Смык беларускі” — і адзін ненадрукаваны п. н. „Беларуская скрыпачка”; апрача гэтага адзначае „розныя творы, як ананімныя рэвалюцыйныя алавяданы й вершы”, якіх ані называе канкрэтна, ані паказвае, скуль мае весткі аб іх, і) — ды прозаічныя апрацаваныя жартлівых народных сюжэтав („Палясоўшчык”, „Сьведка”, „Дзядзіна”), друкаваныя, як ведама, ў „Нашай Ніве” і беларускіх календарох.

Вось і ўсё, што падаў Гарэцкі. Ня шмат гэта дый не дae магчымасці адтварыць больш-менш поўна аблічча паэты і ягонае жыццё. Некаторыя ж мамэнты вымагаюць крытычнае праверкі ў карэктуре.

На вялікі жаль, за жыцця Багушэвіча ніхто не парупіўся зда-

¹⁾ Карскі („Беларусы” т. III, вып. 3), а за ім Піотухоевіч („Нарысы гіст. бел. Літ.”, ч. I) прыпісаваюць Багушэвічу напісаное ў форме пралямавы і алавяданыя аб зачыненых касцёлах у Крэжах у 1893 г., але пэўнасці адносна аўтарства яго ня маюць.

быць ад яго біографічныя даныя, а сам ён, відаць, і найбліжэйшым прыяцелям неахвотна апавядадаў аб сваім жыцьці. Сям'я-ж Фр. Багушэвіча, якая варожа адносілася да ўсіх беларускае і „хлопоманскае“ прапцы паэты (— аб гэтым апавядалі акалічныя сяляне спад Кушлян дырэктару Беларускае Вучыцельскае Сэмінарыі ў Барунах, Сымону Раку-Міхайлоўскаму, падчас экспкурсіі вучняў Сэмінарыі на магілу Багушэвічаву ў 1921 годзе), глывака хавае ягоны архіў і ня хоча нікога дапусыць да азнямленыня з ім. Зробленая праз пляменыніцу Фр. Багушэвіча, Родзвічыху, мая спроба дабіцца перадачы гэтага архіву — калі ўжо не Беларускаму Навуковаму Таварыству, дык хоць-бы адпаведнай польскай установе (Biblioteka Wróblewskich, Two Przyjaciół Nauk), не дала позытавых вынікаў. Сын паэты, Тамаш, якога я знаў добра асабіста (памер ён у канцы дваццатых гадоў), ненавідзіў усё беларускае і аб бацьку таварыще не хацеў; дачка, каторая памерла ўжо пасля напісаньня гэтага артыкулу, адмаўлялася даць якія-колечы інфармацыі аб бацьку, навет — аб учасьці яго ў паўстанні....

У гэтым пункце ўласныя мае інфармацыі зыходзяцца з інфармацыямі, паданымі кс. Ад. Станкевічам у ягонай популярнай брашуры п. н. „Francis Bahušewič. Jego życie i twórczość“, выданай у Вільні ў трыццатым угодкам съмерці паэты (1930 г.). Кс. Станкевіч паўтарыў тое, што мы ўжо даведаліся ад Гарэцкага, з усім абмылкамі апэшнягага, дадаўшы ад сябе два ўласныя, на об'ектыўных даных не абавертыя, дапушчэнні: адносна матыіваў учасьця Багушэвіча ў паўстанні 1863 году і адносна ўплыву на паэту — падчас жыцьця на Украіне — твораў „свежа памершага (1861) вялікага ўкраінскага адраджэнца песьніара Т. Шэвчэнкі“. Апошнія — як пабачым далей — зусім трапнае. Але чэршэе здаецца плодам чыстае фантазіі аўтара, каторы ўва ўсіх сваіх досьледах аб беларускіх дзеячох XIX ст. грашыць імкненінем прадставіць іх, як беларускіх незалежнікаў у цяперашнім разуменіні гэтага слова, што колідуе з тагачаснымі паглядамі, настроемі і адносінамі. Кс. Станкевіч піша гэтак: „Калі возьмем пад развагу беларускі народніцка-сацыяльны дух ягонай (Багушэвічавай) творчасці, а такжа магчымасці знаёмства з развеснікамі сваім, паўстанцам Кастусём Каліноўскім, лятуцеўшым аб палітычнай незалежнасці нашага краю, — не без падставы можам думаць, што Фр. Багушэвіч, ідучы проці царскае няволі, сніў саподкія сны, між іншым, і аб палітычнай незалежнасці беларускага народа і з гэтай мэтай далучыўся да паўстаннія“. — Беспадстаўнасць гэтага дагадкі кс. Станкевіча выясняніца зусім чыста з далейшага.

Шукаючы матырыялаў да біографіі Фр. Багушэвіча, я звязрнуўся пару гадоў таму назад паўперад да найбліжэйшага прыяцеля паэты з віленскага пээрыёду, Зыгмунта Нагродзкага (памёр у 1937 г. у Вільні), і — за парадай апошнія — да пляменыніцы Багушэвіча, Родзвічыхы. Ад Нагродзкага атрымаў нязвычайна цэнныя інфармацыі, некалькі фатаграфіяў і цэлую жменю нідзе не друкаваных вершыкаў — бела-

рускіх і польскіх¹⁾). Пляменыняца паэтава, Родзевічыха, дала некалькі дробных вестак, якія памогуць нам разабрацца ў некаторых датах, і дарэмана пробавала атрымаць ад дачкі Багушэвічавай адказ на рад пастаўленых мной пытанніяў. Урэшце, праф. Дміtro Дорошэнко, выдатны ўкраінскі палітычны дзеяч і навуковец, крэпка звязаны з Вільній у маладыя гады свае, прыслалу прыгожа апрацаўваны ўспамін аб сваіх сутыках з Фр. Багушэвічам на віленскім грунце. Успамін гэты, як асобная закончаная цэласць, друкуецца далей *in extenso*.

Інфармацыя ў Гарэцкага аб жыцці Багушэвіча да паўстання 1863 году мне не ўдалося нічым узбагаціць. Адносна-ж жыцця на Украіне Родзевічыха пайнфармавала мяне, што Багушэвіч жыў не ў Канатопскім павеце, а ў самым Канатопе, — прынаамся там яна, яшчэ малая дзяўчына, першы раз пабачыла свайго дзядзьку. Было гэта ў 1875 ці 1876 годзе. Тады Багушэвіч здаўся ёй вельмі панурым, і дзеці баяліся яго. У Канатопе Багушэвіч ажаніўся ў 1874 годзе з цёткай Родзевічыхі — Габрыэляй Шкленычанкай, родам з Менску. Знаёмства між імі завязалася ў Канатопе, куды суджаная паэтычка прыехала да сваёй сваячкі Міцкевічыхі. У канцы 80-ых гадоў Багушэвіч жыў ужо ў Вільні, і тут Родзевічыха йзноў з ім сустэрлася, прыехаўшы з Пецярбурга, дзе жыла з мужам. Паводле яе слоў, Багушэвіч тады, відаць, яшчэ ня зусім наладзіў свае жыццё ў Вільні, бо да яго хадзілі й гасцініцу. Тады зрабіў на яе зусім іншае ўражанье: быў больш ветлівы, больш вясёлы. Пазней, калі Родзевічыха сама асела ў Вільні (ад 1890 году), яна спатыкалася з Багушэвічам часцей. Характар паэта меў быццам наагул цяжкі, і гэтым Родзевічыха выясняе факт, што настрой дома быў благі, не ўспамінаючи зусім аб магчымасці існавання іншае прычыны: канфлікту ідэйна-нацыянальнага. Багушэвіч меў братоў і сястру. Адзін брат быў зусім хворы (— спараліжаваны) і жыў пры Францішку. Другі быў Апалінары; сын апошняга цяпер натарыюсам у Вільні.

Інфармацыя Нагродзкага адносяцца наўперед да віленскага пэрыёду жыцця Багушэвіча, часткова такжада апошніх гадоў жыцця паэты ў родных Кушлянах. Інфармацыі гэтыя — даволі багатыя і зъмішчаюць мамэнты проста рэвалюцыйныя, нязвычайна цэнныя дзеля выясняньня пытання аб ісціхіі паэты і аб нацыянальным абліччы яго. Падаю іх памагчымасці поўна — разам з тымі вывадамі, якія з іх беспасярэдна выплываюць.

Нагродзкі пазнаёміўся з Фр. Багушэвічам у Вільні ў 1893 ці 1894 годзе.

Жыў тады Нагродзкі на Бэльмонце. Непадалёк ад Бэльмонту, на ўзбярэжжы Вялейкі, было месца консьпірацыйных спатканьняў Нагродзкага з рэвалюцыйнымі дзеячамі, у — tym ліку — з Язэмам („Зюкам“) Пілсудскім. Раз падчас такога спатканьня Пілсудскі сказаў

¹⁾ Інфармацыі, даваныя Нагродзкім падчас гутарак з ім 3. IX. 35 і 10. X. 35, я запісаваў, пасля дома апрацоўваў і ў рукапісе даваў Нагродзкім дзеля праверкі. У запісе першое гутаркі інфарматар мой зрабіў сваей рукой немалкі павправак — *A. Л.*

Нагродзкаму, які здаўна цікаўіуся беларушчынай, што мае для ёго навінку, і дастаў з кішані толькі што прывезеную із заграніцы

Дудку беларускую". Нагродзкі з вялікім зацікаўленынем кінуўся на беларускія вершы і папытаўся ў Пілсудскага, хто іх аўтар? — „Ot, taki sobie adwokacik, nazywa się Bohuszewicz,” — адказаў „Зюк”. — Нагродзкі папрасіў Пілсудскага, каб пазнаёміў яго з Багушэвічам, і „Зюк” абяцаў яму зрабіць гэта. Але знаёмства завязалася іначай.

Групка дэмакратычнае інтэлігенцыі, да якое належыў і Нагродзкі, зъбіралася сістэматычна ў розных мясцох на вечары літаратурна-музыкальна-дыхсусыўныя. На гэтых вечарох мела месець і беларушчына; адна паняя вельмі хораша пяяла беларуская народная песень, дэклямаваліся алрыўкі з беларускіх вершаў Дунін-Марцінкевіча. На адным із таких вечароў у кватэры Дмахоўшчыхі выступіў неўспадзеўкі нейкі няведамы датуль Нагродзкаму грамадзянін і прадэкламаваў беларускі верш, каторы пачынаўся словамі: „Хмаркі ѿмныя, мае братанькі...” Нагродзкі быў вельмі захоплены дэклямаций. — „Хто гэта?” — пачаў ён выпытавацца. Гэта быў Багушэвіч, і Нагродзкі тут-же з ім пазнаёміўся.

Яны вельмі здружыліся. Спатыкаліся прынамсі раз у тыдзень — у нядзелю, калі Нагродзкі быў вольны ад працы. Калі-ж здараляся, што Нагродзкі ў нядзелю ня мог заглянучы да Багушэвіча, дык той сам да яго даведаваўся ў месцы працы Нагродзкага.

Ужо з гэтае жмені інфармация ў Нагродзкага відаць, што Багушэвіч у Вільні контактаваў з элемэнтамі радыкальнымі: калі Пілсудскі прывозіў „Дудку беларускую” із заграніцы, дык трэба думаць, што і друк яе заграніцай быў наладжаны тым жа шляхам. У выбary-ж знаёмстваў Багушэвіч быў вельмі пераборлівы. Паводле слоў Нагродзкага, Багушэвіч, займаючыся адвакацкай практикай, ані з адвакатамі, ані наагул з грамадзянствам асабіста бліжэй ня зыхдзіўся. Апрача Нагродзкага, адваката Адама Карповіча ды сваяка свайго Родзевіча больш ні з кім блізка ня жыў. Стараўся браць справы вылучна сялянскія, бо крэнка быў звязаны з беларускім народам.

Як вытварылася ў Багушэвіча ягоная беларуская ідэалёгія?

Паводле Нагродзкага, яна мела дзяве падставы. Перадусім ужо падчас паўстання (а мо і раней, калі быў вясковым вучыцелем!) Багушэвіч меў ідэалёгію радыкальнай, і ягонае сацыяльныя радыкализм, ягонае „хлопоманства”, як тады называлі, ужывалася згодна з польскай палітычнай незалежніцкай ідэалёгіяй. Багушэвіч належыў да тыпу Каліноўскага і наагул „чырвоных”. Ці пад час паўстання спатыкаўся беспасярэдна з Каліноўскім, няма ведама: сам Багушэвіч ніколі аб гэтым Нагродзкаму не ўспамінаў. І гэта йзноў, на мой пагляд, даволі паказальная акалінасць: калі-б ужо ў 1863 годзе Багушэвіч меў беларускую ідэалёгію і супрацоўнічаў з Каліноўскім, дык паміж тагачаснай ідэалёгіяй Багушэвіча і ідэалёгіяй з часу пісання „Дудкі” была-бы арганічная сувязь, і ў гутарках з Нагродзкім Багушэвіч мусіў-бы гэту сувязь неяк адзначыць хоць-бы міма-

¹⁾ М. Піотухоўч („Нарсы гіст. белар. літар.”, ч. I, стр. 94) бачыць пачатак радыкализму Багушэвіча ў часе ўніверсітэцкага навукі ў Пецярбурзе, дзе сярод студэнцтва панавалі ідэі Гэрцэна і Бакуніні ды „моцна гучэй „Колокол“ Герцэна”.

вольна. Відаць, аднак, у 90-ых гадох Багушэвіч вельмі далёка адыйшоўся ад старое ідэалёгіі, каторая мусіла быць у супяречнасці з новай — ведама, у галіне нацыянальнасці.

Другой падставай, на якой вырастала беларуская ідэалёгія Багушэвіча, былі ўкраінскія ўп.ны. Мае, здаецца, поўную рацыю і Гарэцкі, і Карскі, і Плюховіч, і ўрэшце кс. Станкевіч, зварачаючы на гэты мамэнт асаблівую ўвагу. Но-ж, паводле Нагродзкага, Багушэвіч па чаў пісаць вершы, як жыў на Украіне, і пісаў іх спачатку паўкраінску. Калі-ж вярнуўся да краю, дык тады ўжо аставалася яму зрабіць толькі адзін крок, каб перайсьці да беларускага самаўсъведамлення. І Багушэвіч гэты крок учыніў. Тут, у краю, Багушэвіч па чаў пісаць вершы на беларуску, а старыя ўкраінскія пісаніні свае спаліў, як нічога ня вартыя. Тут, у краю, — кака з глыбокім перакананынем Нагродзкі, — у гэмкай працы Багушэвіч „знайшоў сябе“ і — „нагадаў сі“, што аднак — засыярог мой інфарматар — не зъмяншала яго польскіх гаспадарсьцьвенных сымпатый.

Аднак, судзячы з далейших слоў Нагродзкага, гэтыя сымпатыі выплывалі ў Багушэвіча з антынаты да Расей і ўсякае маскоўшчыны. Апошняе, памім іншымі, пачвярдждае адзін харэктэрны факт з жыцця Багушэвічавага, аб якім будзе гутарка далей. — Паводле Нагродзкага, Багушэвіч быў гарачым прыхільнікам адбудовы Польшчы — у шырокіх межах, лятуцеў аб tym, каб і Беларусь была з Захадам (у яго польскім аспэкце!) і „дрыжэў на думку, што яна магла-б астатаца пад Расеяй, калі-б ад апошняе адараўвалася Польшча“. — Відаць, Багушэвіч, як і шмат хто з беларускіх адраджэнцаў ажно да сусветнае вайны, не ўяўляў сабе поўнага ад'асабнення Беларусі, як асобнага, ні з кім гаспадарсьцьвеннымі сувязямі ня звязанага, незалежнага гаспадарства....

Наагул, паводле Нагродзкага, на гэтай дзеяльнасці Багушэвіча закончылася ў 1863 годзе і пасля ўжо ні ў чым не выяўлялася. На віленскім грунце ён узыўшоў на шлях вылучна культурна-нацыянальнае беларускае працы. На маё пытанье, ці ня было ў Багушэвіча нейкае лучнасці з народавольцамі, Нагродзкі адказаў негатыўна. Дый здаецца, што пацвярджэнне гэтага дае заўсёднюю варожасць Багушэвіча да ўсяго расейскага, якую Нагродзкі асабліва падчыркавае.

Чураючыся расейшчыны й расейцаў, ня ўходзячы ў бліжэйшае асабістасце сужыцьцё і з палякамі, Багушэвіч, аднак, шікавіўся ўсімі справамі польскага культурна-грамадзкага жыцця. І гэта рэч зусім зразумелая: беларускага грамадзянства, беларускага культурнага жыцця тады ішча ня было, і Багушэвіч, як чалавек культурны, мусіў шукаць сабе „аддушыны“ ў польскім культурным асяродзьдзі, але заўсёды на грунце *крайёым*. Багушэвіч карэспандаваў з блізкай яму, відаць, духова Элізай Ожэшковай (Ярэшчыхай), якая ў свой чарод вельмі цікавілася паэтом і ягонімі творамі (асабліва беларускім, бо, як мне ведама з іншага крыніцы, польская вершы Багушэвічавы лічыла слабымі). У 1896 ці 1897 годзе Ярэшчыха напрасіла Багушэвіча ў Горадню, дзе ён і правёў некалькі дзён ды блізу ўвесь час праседжваў у Ярэшчыхі, якой чытаў свае творы. Паміж іншымі — адумысны верш да Ярэшчыхі, каторы канчайся словамі: „Прымі,

як адзнаку тваёй чэсьці ў вёсцы!“ (— верш гэты быў першы раз надрукаваны ў „Варце“, Менск, 1918, № 1, і паўтораны ў „Часопісі“, Коўна, 1920, № 2).

У 1897 годзе — у ліпні месяцы (пасля арганізацыі ў Вільні выстаўкі абразоў, аблужанае польскімі малярамі — пераважна з Варшавы) — была наладжана экспертыза лодкамі ў Коўну, каб даведацца да „ліцьвіноў“. Ведама (— і гэта асабліва характэрна для нацыянальнасці тэрміналёгіі гэных часоў наагул!), справа йшла аб ковенскіх *юльскас* грамадзянства, якое толькі тэрыторыяльна называлася літоўскім, бо-ж этнографічна літоўскае, як і этнографічна беларускае, тады яшчэ не існігала, і толькі лічаныя вдзінкі спасярод нацыянальна съведамых ліцьвіноў у Вільні процістаяліся і нацыянальна, і палітычна паляком (д-р Дамашэвіч і інш.). — На лодках паплылі: Фр. Багушэвіч, ягоны сваяк Габрыэль Родзевіч, Зыгмунт Нагродзкі, Аляксандра Давідоўскі (мянюшка „Ротмістр“), Станіслаў Булгароўскі, Наполеон Роўба, Зыгмунт Пашкевіч, урэшце — два матурысты: Балеслаў Швэнгрубэн і Вацлаў Макоўскі. Едучы спыніліся ў Кернове ў арт.-маляра Русецкага, дзе прылучыўся да экспертызі вучыцель Сылівінскі з Пецярбурга. Адначасна з экспертызай на лодках, прыехала ў Коўну цягніком калі 20-ёх віленскіх польскіх дзеячоў. Ковенская грамадзянства вельмі горача прыняло гасьцей. На гары Наполеона (непадалёк ад места) быў зладжаны пікнік, на якім прывітаў прыезных гарачай прамовай ковенскі адвакат Міхал Юновіч. Адказаў яму вельмі прыгожа Наполеон Роўба. Тады шмат хто прамаўляў на бягучыя нацыянальна-палітычныя тэмы, а калі за нейкі час ковенцы рэвізывалі сваіх гасьцей у Вільні, дык ім зладзілі выезд у Трокі і там — на востраве, у замку — зрабілі пачастунак, гэтаак сама з палітычнымі прамовамі. — Ясна-ж, усе гэтыя прамовы мелі чыста польскі нацыянальны характар, і ўчастце ў гэных прадпрыемствах Багушэвіча паказае, што пры ўсёй сваёй беларускасці ён лічыў бліzkімі сабе і справы польскія.

Прабыўшы ў Коўне 2-3 дні, экспертыза лодкамі паплыла далей — у Юрбург, але Багушэвіч туды не паехаў.

Экспертыза пакінула свой сълед у творчасці Багушэвіча. Вярнуўшыся з Коўны, — кажа Нагродзкі, 1) — ён напісаў тры вершыкі беларускі і адзін польскі, апісваючы ў іх сваё падарожжа і гасцінічнасць „ліцьвіноў“, ды ўпісаў у альбомы сёстру Пятровічанак, бацькі катарыны асабліва гасцініна прыймалі віленцаў. Весь гэтыя вершыкі — з захаваннем Багушэвічавае лацініцы і ўсіх асаблівасцяў ягонага правапісу:

Kočma (r. 1897, d. 20. lipca).

Sabraūszsia na try czójna

Wiasławali my da Kočna.

Praz try dni i praz try noczy

Doszcz maczý, a wiecier ū woczy!

Usie naszy paniczyki

Zrabilisia jak biczky:

Na dałoniach mazoliki

Czyrwanieli jak woliki,

Zabalelisia żywociki,

Pramaczylisia ich bociki,

Rża pabiła szkarpetaczki....

Och! biednyja-ż wy dzietaczki !

¹⁾ З формы напісаныя і датаваныя выглядае, што вершы пісаны ў Коўне.

Nocz zimnaja, dzień żarki:
 Papalila czysta twarki!
 Paczarnieli, zmarkatnieli:
 Praz try dni miascā nia jelil...
 Pieśni hudzieć pierastali.
 Usie czysta ūzo prystali!
 Ale, u Koūnie, pamalenku,
 Jak chto hlanuu na panienku,
 — Aczuniaū i bol zabyśnia,
 Kožnyb z kožnaj ažanjušia:
 Kožna miła i wasoła!
 Prapaū smutak wieś ukoła!
 Jak chto chocze być ū haścinie,

To jedź ū Koūna na wicinie,
 Ci na płycię, ci na czoūnie;
 Dapytaisia tolki ū Koūnie,
 Hdzie Piatrowiczawa chata:
 Tam siamja usia bahata
 U haścinnasć, u szczyrotu,
 Ludzku miłość i dabrotu.
 Tam nakormiać, razwaselać
 I twoj smutak tut razdzielać.

Francis Bohuszewicz.

(З альбому Алёны Пятровічанкі,
 пасъля па мужу — Нагродзке).

18 20. VII. 97.

Chto nad żaleznaj strunoj zapanuje,
 Aż jana płacze, to hrymić hromam,
 to stohnie,

Toj nie prapaszczy, toj budzie zba-
 wiony.

Fr. Bohuszewicz.

To tak śmiajetca, rahocze, tancuje,
 Szto dusza ćwirdaja zdrohnie,
 Toj i nad sercam panawać może,
 Bo dar muzyki, to Twoj dar, Boże!
 Ihraj że świętu, a chto ćczuje tony,

Kamu dudka pasłuszna
 dy iħraje śpieūnie,
 Toj dusza dabradusznna
 I szczyraja peūnie.

Fr. Bohuszewicz.

R. 1897. dnia 20 lipca, Kowno, dom P. p. Piotrowiczów.

Życie zwą podróżą na wątłej łodzi,
 A śmierć zwą przystańią po ciężkim trudzie:
 Ludziom o rozkosze bez trudu chodzi,
 Więc sobie i marzą o niej ci ludzie;
 Dziś tylko marzą, jutro wierzą święcie,
 Że i u Piotra znajda to przyjęcie,
 Co u Piotrowiczów, nawet bez zasługi! ..
 O, gdybyż tak było! — wnet by wszystkie strugi
 Ludzkiego padoku pokryłyby łodzie. —
 Jabym wichrem leciał i педził na przodzie,
 Bo tu mieļ przyjęto, to już tak serdecznie,
 Że lepszej przystani nie chcialbym i wiecznie.

Franciszek Bohuszewicz.

(З альбому Марыи Пятровічанкі).

Вярнуўшыся з Юрбурга, экспурсія яшчэ пару дзён забавілася ў гасцінных „ліцьвіноў“ і ўрэшце пакеҳала назад у Вільню. Паехаў і Багушэвіч.

Экспурсія гэтая мела для здароўя Багушэвіча фатальныя вынікі. Еду́чы ў Коūnu, учаснікі яе перажылі цяжкі мамэнт: матурыста Швэнгрубэн чуць не ўтапнуў. Гэты выпадак страшэйне падзеяў на Багушэвіча, у якога зрабіўся як-быццам нэрвовы „шок“. А ўсылед за гэтым, у той жа дзень, сталася такая рэч. Прыстаўшы да берагу на начлег, усе пайшлі спаць у нейкую пуньку. Але Багушэвіч не

хацеў спаць у душнай пуні і пастанавіў легчы пад голым небам — на лужку. Хаця пакрапываў дожджык, і Багушэвіч адгаварывалі ад гэтага, ён сказаў: „У 1863 годзе мы спалі і ў горшых варунках“. Закруціўся ў бурку ды праспаў нач на траве. Ад гэтага застудзіўся, і ў яго зрабілася хвароба нырак, да якое паслья прылучыўся туберкулёз. У рэзультате здароўе яго было зламана, і гэта давяло да перадчаснае смерці.

Ня гледзячы на блізкасць духовых зaintарасаваньняў з польскім грамадзянствам, Багушэвіч адносіўся да апошняга наагул вельмі крытычна і вострай сатырай кляйміў яго за нястачу дэмакратызму ды іншыя агульна ведамыя заганы. Гэтыя сатыры, пісаныя папольску і пабеларуску, выклікалі абурэнне сярод палякоў, і адносіны іх з Багушэвічам плавалі з кожным годам, а ў канцы зусім парваліся. Да гэтага, паводле Нагродзкага, спрычынілася некалькі акаличнасцяў.

Пад той час старшынёй адвакацкай рады ў Вільні быў адвакат Тадэуш Буйка. Якраз насьпела 25-лецце ягонае адвакацкай працы. Адвакатура сабралася віншаваць Буйку — ў яго на прыватной кватэры. Пераважалі палякі, але было й некалькі жыдоў дый адзін расеец, Белы, каторы пачував сябе ў души паляком (—моў гэта быў, судзячы па прозьвішчу, беларус?). Быў і Багушэвіч. Ад імя адвакатуры пачаў гаварыць прывітанье адв. Шастакоўскі (— быў ён сасланы ў Сібір разам з Врублеўскім), але — у расейскай мове. Гэта страшэнна абурыла ўсіх палякоў, але ніхто з іх на гэта не рэагаваў. За тое за-рэагаваў Багушэвіч: ён дэманстрыраваў вышаў із пакою, бразнуўшы дзівярыма. Гэты паступак ужо настроіў варожа да яго „угодоўых“ палякоў. Але на гэтым справа ня скончылася. У кракаўскім журнале „Przegląd Wszechniski“ звязалася грамавая стацця, скіраваная проці паступку Шастакоўскага. Апошні адвінаваціў у аўтарстве стацці Багушэвіча і публічна назваў яго грэблівым у вачох паноў імем „хлопа“: „Czego można było od tego chłopa się spodziewać?!“ У гэтым скане Шастакоўскага вылілася ўся варожасць віленскага грамадзянства да „chłopomieństwa“ Багушэвічага. Багушэвіч пусціў тады сярод адвакатуры востры вёршык — штось на тэму аб гэрбах сваім і Шастакоўскага:

За Шастакоўскага застуپіўся адвакат Т. Врублеўскі, у квартэры каторага з'яўлялася група віленскіх „Шубраўцаў“, узноўленых Врублеўскім. Врублеўскі ў вельмі ядавітай форме клюў на адным сходзе „Шубраўцаў“ з Багушэвіча. Той даў адказ Врублеўскаму ізноў-жа вершам — пабеларуску. Пачатак гэтага вершу, страшэнна напастлівага й запраўды вельмі крыўднага для Врублеўскага. Нагродзкі пераказаў мне з памяці:

Малімончык наш Тадэўка
Гад, на пацеры місьцюк:
Як пачуе, дзе ёсьць дзеўка,
Дык улезе, як пашук.
А махлюе, а прыкіда!
Мысьлі яго — не паняць!
Жыдоў гане, а за жыда

Такіх дзесяць можна-б даць.
Як ён моліца, то грэша;
Як съміеца — плачуць людзі.
Як пажоўца, то брэша;
Як салодкі — кепска будзе!...

• • • • •

У адвакатуры пачаліся вострыя сваркі. Шмат хто з Багушэвічам і шмат з кім Багушэвіч ня вітаўся. Жыцьцё ў Вільні рабілася для паэты ўсё цяжэйшым.

А тут здарыўся яшчэ адзін выпадак.

Надыходзіў 1898 год — сотня ўгодкі нарадзінаў Адама Міцкевіча. У Вільні паўстала думка наладзіць грамадзкае съяткаваньне. Сабралася нарада ў кватэры Багушэвіча, злажыўся камітэт, які пастановіў зрабіць табліцу з адпаведным надпісам і зъмясьціць яе ў касцеле сів. Яна. У склад камітету, побач з іншымі, ўходзіў Багушэвіч і граф Антон Тышкевіч. Гэны Тышкевіч меў у Вільні млын і пякарню. Дзеля прадажы сваіх вырабаў ён пазакладаў у розных пунктах места крамкі і авбясьціў, што кожын сталы купец хлеба й булак у гэных крамках дастане адумысловую кніжачку дзеля запісу кожнае куплі і паслья будзе даставаць нейкі процэнт ад закупленея колькасці тавару. — Шмат хто абуроўся на гэты спосаб прывабліванья кліентаў, кажучы, што гэта дэмаралізуе хатнюю службу. Абураўся і Багушэвіч і, як звычайна, сваё абурэнне выліў у вершу — бальядзе „аб замучаным дукаце“. Вось гэты верш, польскі загаловак каторага быў: „O dukacie umęczonym historja najprawdziwsza“.

Szlachcic, co się nazywa,
Ile pomne, Leliwa,
Po rodzicu, po dziadku
Dostał dukata w spadku.
Ważny czerwony złoty
Miał stemplowej roboty
Wierch — Obraz Matki Boskiej,
Spód — ludzki znój i troski.
Dobro, słusznie nabycie,
Szlachcic schował w kalite,
Rozumując, że zda się
Kiedyś, w potrzebnym czasie,
Nie dopuść Boże kary.
Rozmienion na talary
Oprze się mocno biedzie,
Dobrze się z nim powiedzie.
Dukat leżała w kalicie,
Nie dbając o wikt. picie.
Myślał: z pełnej kieszeni
Szlachcic miał wnet nie zmieni.
Ale dukat, choć stary,
Nie znał pańskiejs przywary:
Szlachcic ów nie miał wstretu
Do zysków i procentu.
Wyjął dukat z kality
I rzekł: Daj mi profity!
Dukat w głowę się skrobie,
Myśli: Jak że to zrobię?
Chcesz profitów, moj panku,
To mnie zanieś do banku.

Szlachcic się mocno burzy:
Co też o banku bzdurzy
Ta głupia dukacina?
Rzucił dukat do młyna.
W dzień powszedni, w niedzielę
Dukat w młynie się miele,
A choć pot go zalewa,
Zysków nie wydobywa.
Na to szlachcic jak wrzaśnie:
A niech cię piorun trzaśnie!
Przydał nowych męczarni —
Szle dukat do piekarni.
Przypatrz się wszelki człecze:
Już trzeci rok się piecze,
O wytchnienie wciąż prosi,
A zysku nie przynosi!
Szlachcic gniewem się pieni,
Sypnął grosza z kieszeni,
Do mąk nowych się zbiera.
Zawałał inżyniera —
Zrobili kuźnię znaczna,
Tam dukata tłuc zaczna.
Jęczy dukat w ucisku,
Ale nie daje zysku.
Znow zwiększyli męczarnie:
Urządzili tokarnie, —
Okrutnie dukat toczą.
Tylko zysków nie zoczą.
Inżynier krzyknął gniewnie
I urządził odlewnię;

Lejąc żelazne kraty,
Nie dął dukat intraty.
Szlachcic uparty srodze
Popuścił myślowm wodze,
Pragnąc dukata zażyć,
Każe do w cukrze smażyć.
Dukat w cukrze się smaży,
Zyskiem jednak nie darzy.
Inżynier wąsy kręci:
Czyż garnki lepią świeci?
Wrzućił dukat sterany
Do blachy cynkowanej.
Gdy go blachą obili,
To się wszyscy zdziwili:
Już nie widać dukata,
A gdzież z niego intrata?
Oj, dukacie ubogi,
Nie koniec męki srogiej:

Nowe katusze robią,
Jużci tartak sposobią.
Idź że już, nieboraku,
Pod pily do tartaku!
Bóg się mąk twych użala:
Na większe nie zezwala.
Zginął dutak w bolesci,—
Weksel po nim szaleści.
Gniew szlachcica porywa
(I mama się też gniewa).
Zwykłą rzeczy koleją
Jeszcze ludzie się śmieją.
Gdyby ludzie — pół biedy:
Ale śmieją się żydy.
Taka to była strata
Męczonego dukata.

Fr. Bohuszewicz.

Хаця нічога крыўднага для Тышкевіча ў гэтым вершу няма, аднак ён выклікаў неспадзянны эфект. Тышкевіч страшэнна быў абурыўшыся на паэту і адмовіўся бываць на паседжаньнях камітэту міцкевічаўскага съяткаваньня, бо камітэт зьбіраўся ў кватэры Багушэвічай...

Багушэвіч усё гэта вельмі балюча адчуваў, і гэта-ж — побач з хваробай, каторая разывівалася ў яго, — прымусіла яго ўканцы па-кінуць Вільню ды перабраца на вёску — у Кушляны.

Нагродзкі ад часу да часу заглядаў у Кушляны, каб даведацца да прыяцеля, якому шчыра спагадаў ува ўсіх ягоных віленскіх п'яных красыцах. Знай усю ягоную сям'ю: жонку, дачку, сына Дачку Кантанцыю („Туню“) Багушэвіч, дасташы спадчыну па браце, вучыў на съявачку, бо яна мела вельмі добры, багаты й моцны голас — альт. Вучылася яна заграніцай і мелася выступіць у знаменітым мілянскім тэатры La Scala. Але з ёй сталася бяда: перад самым выступленнем яна захварэла на горла, а ў выніку хваробы зусім страціла голас. — Ведама, бацька вельмі балюча перажыў гэтае здарэньне.

На вёсцы ў Багушэвіча Нагродзкі спатыкаўся з тымі людзьмі, з якімі паэта жыў бліжэй, а наўперед з Лявонам Ваўчацкім (двор Тэнчына), каторы любіў дэклямаваць пabelарусну, Карловічам Янам, выдатным філёлёгам (бацькам кампазытара Мечыслава Карловіча), ды йшчэ з нейкім суседам з двара Каменкі, прозвішча якога Нагродзкі не запамяцаваў. Бывалі і два вучыцялі — расейцы (адзін з іх называўся Панамароў), але Нагродзкаму здавалася, што Багушэвіч дружыў з імі больш з увагі на сына, каторы вучыўся тады ў школе, дзе Панамароў выкладаў.

Наагул-жа Багушэвіч быў у забыцьці: з віленскіх знаёмых рэдка хто да яго даведаваўся. У лістох да Нагродзкага паэта жаліўся, што аб ім усе забываюцца, і ўплятаў на гэту тэму вершыкі — пабеларуску і папольску. Два з іх з памяці падаў мне Нагродзкі:

Вечер дзыме і вые,
што аж мыслі рвуцца.
Змоўклі песні тые,
Што іграў на дудцы.

Раз яшчэ зайграю
у астатній хвілі
для тых, што жаль маю,
што мяне забылі...

Kirkka drewek dogorywa
Na kominku w chacie,
A coś w sercu się odzywa:
Tak i z tobą, bracie.
Inny ogień tutaj buchał,
Ogrzewał i świecił;

Każdy patrzył weń i słuchał
I swój płomień niecił.
Nie zaplonie on tu więcej
Nie rozbłysnie luna,
Zamrze, jak głos twojej dziecięcej
Liry z jedną struną....

Такія сумныя настроі перажывалаў наш паэта ў запошнія перад съмерцій гады....

Яшчэ ў Вільні — перад выездам на вёску — Багушэвічу часта нехапала тэмаў да вершаў і апавяданняў, а патрэбу пісаць ён меў. Дык ня раз прасіў Нагродзкага даваць яму тэмы. Гэтак паўсталі два маленькія апавяданыя прозай: „Сьведка” і „Дзядзіна”. З ініцыятывы Нагродзкага Багушэвіч пераклаў на беларускую мову ведамы й не-калі вельмі популярны сатырычны вершык Бартэльса п. з. „Свіньні і бараны” (ён быў надрукаваны падчас нямецкай акупацыі ў віленскай газэце „Гоман”, № 54, 18. VIII, 1916).

Дзеля таго, што віленская дэмакратычная моладзь, ладзячы часта экспкурсіі на ўлоньне прыроды, ня мела што пяяць, Нагродзкі абавязыці конкурс на песню, слова каторае адпавядалі бы тагачасным настроям моладзі. У конкурсе прыняў участьце Багушэвіч і — выйшаў пераможцай: конкурсны суд выбраў ягоны верш, каторы сваім зьвестам ёсьць антытэзай ведамы з часоў Міцкевіча: „Precz, precz smutek wszelki, zapal fajki, staw butelki!... „Piosnki te — кажа Нагродзкі — umilowaliśmy nad wszelkie inne; stała się ona jakby naszym sztandarem, i ja właśnie najczęściej i najchętniej śpiewaliśmy. Zresztą, śpiewaną ona była nie tylko przez nas i nie tylko w Wilnie. Była ona również popularna wśród młodzieży polskiej w Kownie, której przewodzili niedawno zmarły w Wilnie Zygmunt Rewkowski”. — Падаю поўны тэкст песні Багушэвіча (падпісаўся аўтар пад ёй псеўданімам „F. Bur.” і датаваў 20. VII. 97.), бо ж вельмі цікаўная тая эвалюцыя настрояў моладзі, якая ў ёй адбілася, раўнуючы з застольнай песніяй шляхоцкае моладзі дваццатых гадоў мінулала ста-годзьдзя:

Precz butelki, precz fajczarnie!
Dosyć tracić czas ten marnie.
Niech, kto żyje, bierze kije, (bis.
Dalej rusza w świat!

Nie idziemy w obce kraje
 Badać cudze obyczaje,
 Gdyż nie znamy, co tu mamy, (bis.
 Co robi nasz brat.
 Idźmy poznać nasze pole,
 Odczuć braci naszych dołe,
 Co w ciemnoci, czoła pocie (bis.
 Żywia wszystkich nas.
 Nieśmy promień pod ich strzechy,
 Promień świata i pociechy,
 Wskrzeszny ducha spod kożucha, (bis.
 Póki jeszcze czas!
 Tam powiemy o Czeczocie
 I o Zana wielkiej cnocie,
 O Kościuszce, o Moniuszce (bis.
 I o wieszczach też.
 Im podając nasze ręce,
 Uczynimy w kraju więcej,
 Niż na wojnie, dzieląc hojnje (bis.
 Rany wzduł i wszerz.
 A więc, bracia, riech kto żyje
 Bierze wnet pielgrzymie kije,
 Niech poznaje własne kraje (bis.
 I swój biedny lud.
 Niech nas grzeje słońko swoje,
 Niech nas chłodzą własne zdroje,
 W obce kraje, za Dunaje (bis.
 Wyrzucajmy brud!

Паміж іншым, Нагродзкі прасіў Багушэвіча напісаць якую беларускую п'еску дзеля народнага тэатру. Багушэвіч ахвотна абяцаў папрацаваць над п'ескай, але ізноў-жа ня мог знайсці адпаведнае тэмы. Нагродзкі абяцаў абдумаць тэму і даць Багушэвічу, але, пакуль абдумаваў, паэта памер у Кушлянах.

З недрукаваных вершаў Багушэвічавых, напісаных у 90-ых гадох, Нагродзкі даў мне копію яшчэ аднаго, напісанага з прычыны чутак аб блізкім канцы съвету, который тады шырака хадзілі ў народзе. Вось гэты верш:

Otož, bracie, dawiadzietsa
 Nam z taboju waczmi swaimi
 Baczyć, jak świet zapadzietsa
 Sa ūsim czysta i sa ūsimi.
 Kazaū Szmujla: nie pamoże
 Żadna sila — ūsio prapała!
 Astanutsa, kaže, może
 Žydkoū kolki — i to mała—
 Kab było kamu astatki
 Hroszy, wodku, rożne zboże,
 Wilno.

Pažbirać usie manatki,
 Ci nia kupić ich chto może?
 A szto reszta ūsio zahinie:
 I kabyły, i karowy,
 I awieczki, i ūsie świnie.
 A tam kaliś może nowy
 Świet paūstanie; — kaže Szmujla,
 Szto żydoūski świet to budzie.
 Zhinieč pan, prapaū chamuła,
 A z żydoū nastanuć ludzie.

F. Bahuszevicz.

Калі з Күшлянаў прыйшла ў Вільню сумная веста аб съмерці Фр. Багушэвіча, Нагродзкі на мяў магчымасці паехаць на пахавіны свайго ірыяцеля. За тое ён з'арганізаваў дэлегацыю з чатырох асобаў—пераважна із сферы працоўнае—з краіцем Закрэўскім на чале. Дэлегацыя павезла з сабой вялікі Вянок з ляіны; замест істужкі быў тонкі белы сялянскі ручнік з беларускім надпісам: „Змоўклі песні тыя, што іграў на дудцы...” (словаў ўзятыя з перадсмртнага вершыку паэты). Вянок быў узложаны на магілу і нейкі час ляжаў тамака, — але пазней, калі Нагродзкі туды прыехаў, дык беларускага надпісу ўжо не знайшоў: ён—шчэз“...

Нагродзкі характарызуе Багушэвіча гэтак:

„Jako człowiek — wcielona szlachetność, niezmiernie moralnej wartości, strasznie wrażliwy na wszelkie zło. Oburzała go do głębi duszy každa nieprawość, na którą inni nie zwracali nawet uwagi.”

Ці на з гэтага вырас і ўвесь сацыяльны й палітычны радыкализм Багушэвіча? Зъмест цэлага раду вершаў паэты як-быццам пацвярджае гэту дагадку.

Паводле Нагродзкага, беларуская праца Багушэвічава не абмежавалася пісаным вершашу: з даручэння Яна Карловіча ён паважна эзняўся працай над укладаньнем беларускага слоўніка (— адзначым мімаходам, што ў гэтым часе ўжо існаваў адзін беларускі слоўнік Насовіча). У Багушэвіча быў спэцыяльны скрыніачкі, куды ён складаў картачкі з асобнымі словамі. Бывала, што падчас гутаркі ён пачуў нейкае новае ці прыпомніў старое слова, даўно чутае, дык зараз-жа яго запісаваў на картачцы і клаў у скрыніачку. Ці сям'я захавала гэты цэнны з наўкуковага гледзішча матэрыял, няма ведама.

На канчатак Нагродзкі пайнфармаваў мяне аб гісторыі друку і пашырання «Беларускае дудкі» і іншых твораў Багушэвічавых. «Дудка» была вельмі ходкая. 3.000 надрукаваных у першым выданьні экзэмпляраў хутка разыйшліся. У шырэйні іх Нагродзкі прыймаў вельмі дзеянае ўчастце. Нагродзкі працаваў тады ў кааператыве (на Татарскай вуліцы), і да яго часта прыходзілі людзі з вёскі, каторых ён надзяляў Багушэвічавымі творамі. Апрача «Дудкі» і «Смыка» была юнчэ трэйцяя кніжачка: зборнічак вершашу (паводле Нагродзка—слабейшых) *«Траляляёнчак»*, ёб існаваныні якое цяпер ужо мала хто ведае, дык яна нідзе не захавалася.). Ня ведалі аб ёй ані М. Гарэцкі, пішучы сваю «Гісторыю Беларускае Літаратуры», ані кс. Станкевіч, калі апрацоўваў успомненую ўжо свою популярную брашурку аб Багушэвічу.

Калі «Дудка» вычарпалася, Нагродзкі надумаў п'еравыдаць яе сваім коштам. Якраз меўся ехаць у Кракаў — адvezьці сваю дачку і наладзіць друк кніжкі аб ведамым працэсе за «бунт у Крохах» — Аляксандра Лапінскі, каторы і згадзіўся адvezьці ў Кракаў 100 руб. ад Нагродзкага, каб Анчыц перадрукаваў «Дудку», — што і было акуратна выпаўнена. Але цяжка было колыортаваць яе да краю—праз «зялянную граніцу». Спачатку—з памагай Яз Пілсудскага—пры-

¹⁾ Гарскі («беларусы» т III, вып 3) «за ім і Плющукович («Нарсы гіст. белар. літар.» называе «Траляляёнчак» «апалядаваннем у презе», чаму Нагродзкі пярэчыць, кажучы, што гэта быў зборнічак вершашу).

везэлі да краю 200 экз. «Дудкі». Далейшыя транспорты меліся ісьці кантрабандай—з аплатай па 40 руб. за пуд. Увесы наклад быў з гэтай мэтай узяты ад Анчыца, але чамусьці прывоз на доўгі час спыніўся. Толькі шмат пазыней Іван Луцкевіч, як быў у Кракаве, вышукаў гэты наклад, і кніжкі былі часткамі перасыланы да краю, дзе вельмі хутка разышиліся. Пасыль «Дудку» перадрукавала Суполка «Загляне Сонца і ў наша ваконца» ў Пецярбурзе, закупіўшы ад сям'і Багушэвічавай права на выданье ўсіх твораў паэты, у тым ліку і пакіненая да сягоныняшняга дня ў рукапісе «Беларускае скрыпачкі». Апошняя пераходзівала ў архіве Браніслава Эліаха-Шыпілы і разам з усім архівам перайшла да Беларускае Акадэміі Навук у Менску.

Дмітро Даравэнка.

Старонка з маіх успамінаў.

(Святлай паміяці Франціша Багушэвіча).

Я вучыўся ў 1890-ых гадох у Віленскай І-ай Гімназіі; «зубрыў» лаціну й грэку, пацеў над альгебрычнымі задачамі, але думка мая была далёка ад гэнае навукі: яна ляцела на Украіну, на ціхі хутар майго дзеда ў Чарнігайшчыне, дзе я звычайна праводзіў летнія вакацыі і пасыль цэлы год жыў уражэннямі і ўспамінамі ад тых двух летніх месяцаў. Мой бацька быў «украінафіл». Ен выпісаваў сабе ўкраінскія кніжкі, любіў пяць песьні ўкраінскія, хадзіў на прадстаўленыні ўкраінскіх тэатральных трупаў, якія часта заглядалі ў Вільню. Ен прышчапіў мне рамантычную любоў да ўсяго ўкраінскага, і гэтая любоў, праз фактычную адарванасць ад роднага краю, прыймала хараکтар ідэалізацыі Украіны, яе народу, гісторыи, мовы, літаратуры. Любячы свае ўкраінскае, бацька з пашанаю ды спагадам адносіўся да польскага элемэнту: прыехаўшы на службу ў Вільню (—ён быў вайсковым вэтэрынарным лекарам), ён зразу пачаў вучыцца польскіх мовы і мяне малога прымушаў навучацца напамяць адрыўкі з «Magі» або з Сыракомлеўскага перакладу «Кобзара» Шэвчэнкі (—к словаму, выданам у Вільні ў 1863 годзе). Гэтая пашана да польскай нацыянальнасці, якую тады перасылавалі (—памятуя, як на пошце і ў іншых урадовых установах у Вільні віселі ў тыя часы таблічкі з надпісам: «Строго воспрещаецца говорить попольски!»), прыдбала бацьцы шчырых прыяцеляў сярод мясцовых палякоў, каторыя вельмі цанілі, што расейскі ўраднік гаворыць папольску, цікавіцца польскай літаратурай і з шчырым спачуваннем адносіцца да польшчыны. Ведаючы, што бацька — украінец, яны стараліся зрабіць яму нешта прыемнае,—прыкладам, дарылі яму рэдкія кніжкі пра Украіну (—адзін знаёмы падараваў нам экзэмпляр «Козасчызну в Тугсі» Садыка-Пашы-Чайкоўскага), або малюнкі: раз на мяніны

бацькі адзін знаёмы паляк падараваў яму копію абрэза Ю. Коссака «Багдан Хмельніцкі й Тугай-Бэй пад Жоўтымі Водамі», у прыгожай залатой раме. Пазыней адзін малады пан, што вучыўся ў Львове ў політэхніцы, кожын раз, як варочаўся на фэрыі ў Вільню, прывозіў нам у кішані забароненая тады ўкраінскія выданні: Эвангельле паўкраінску, ўкраінскія пераклады з Шэкспіра, «Фаўста» Гетэ ды іншыя кніжкі. — Адносячыся з сымпатыяй да польскага элемэнту, бацька гэтак сама адносіўся й да беларусаў дый ліцьвіноў, але ня меў з імі бліжэйшых адносінаў, апрача адносінаў падчас сваей службы, дый то з людзьмі простымі, найбольш — з салдатамі.

Вось у гэтай атмасфэры, я-б сказаў, толеранцы ѹ пашаны да кожнае нацыянальнасьці, сярод апавяданьняў аб польскім паўстанні 1863 году, аб Сымону Канарскім ды Ромуальду Траўгуту (— мой бацька, дружыў з Ляндсбергам, з сям'ёй Пілсудскіх, з Касмоўскім ды іншымі людзьмі, у якіх съvezjaya быў традыцыі паўстання 1863 г.), складаўся мой нацыянальны съветаагляд. Ужо ў 3-4 клясе гімназіі я съведама пачуваў сябе ўкраінцам. Я адкладаў гроши, што даваў мне бацька на дробныя выдаткі, і выпісаваў сабе новыя ўкраінскія кніжкі з Кіева, або вышукаваў старыя ў віленскіх букіністых. Быўшы ў 5-ай клясе, я падпісаўся на «Зорю», із Львова; яна прыходзіла ў заклееных канвертах, бо ў Рәсеi была забаронена. Але я ня меў з кім дзяляцца сваім інтарэсамі, сваімі лятучымі сярод маіх таварышоў: са мною ў клясе вучыліся вылучна расейцы, палякі й жыды. Некаторыя з іх, асабліва спасярод жыдоў (— май таварышамі даволі блізкім прыяцелем у малодшых клясах быў Міх. Гольдман, ведамы пазыней пад імем «М. Лібер» дзеяч Бунду), цікавіліся ўжо нелегальнай рэвалюцыйнай літаратурай і давалі мне чытаць, прыкладам, «Рабочес Знамя»; але маіх украінскіх інтарэсаў не разумеў і не падзяляў са мной ніхто, а былі ёй такія, што съмяяліся з майго ўкраінства і дражнілі мяне, паўтараючы розныя дурныя выдумкі, што пускала расейская прэса аб украінскай мове й літаратуры. Гэта былі мае таварышы-рэсэйцы.

У 6-ай клясе гуртоў маіх калегаў надумаў выдаваць рукапісны, а пасля й гэктаграфаваны журнальчык «Гімназістъ». Я прыняў блізкае ўчастьце ў гэтым часопісе і даваў «стацьці» аб украінскай літаратуре ды пераклады з украінскіх аўтараў. І вось у вадным з нумароў вучань 5-ae клясы Сямашка зъмясьціў маленькае апавяданыне ў беларускай мове. Гэта мяне вельмі зацікавіла. Трэба адзначыць, што дагэтуль мне не даводзілася спатыкацца ні з кім, хто-б съведама цікавіўся беларушчынай, — дый аб існаванні нейкае літаратуры ў беларускай мове я блізу нічога ня ведаў. Памятую, — неяк у 1895 ці 1896 годзе, — што, як быў улетку колькі дзён у хвальварку гр. Тышкевічу пад самым Маладечнам, дык пабачыў у ваднага з ташмашніх служачых (— называўся ён Антон Буйла і служыў раней у бацькі, як унтэр-ахвіцэр,) кніжачку «Дудка», надрукаваную пабеларуску лацінскім літарамі ў Кракаве. Буйла хаваў яе, як нешта съятое, і ня кожнаму паказаваў; але да мяне меў давер і даў прачытаць. Кнішка зрабіла на мяне вялікае ўражэньне, але хто быў аўтарам яе, я тады ўшчэ ня мог даведацца. Крыху пазыней я купіў у кнігарні Стракуна ў Вільні паэму «Сынок» (Ельскага). Вось і ўсё,

што бачыў дагэтуль з беларускай літаратурой, і вось цяпер у васобе Сямашкі я ўпяршыню сустрэу, як мне здавалася, «съведамага» беларуса. Аднак аказалася, што аб якім колечы беларускім руху Сямашка ведаў ня болей за мяне і напісаў свае апавяданьне пабеларуску праста дзеля таго, каб даць нешта такое, што мела бы «мясцовых» харктар. Ня болей мог мне сказаць аб беларускай літаратуре і мой таварыш Вацлаў Ластоўскі¹⁾, які—пад уплывам зьяўленьня ў журнале «Гімназістъ» украінскага й беларускага элемэнту—прызнаў сябе беларусам ды пачаў перакладаць на беларускую мову Шэўчэнку (— памятую, ён пераклаў даволі ня блага «Русалку» і «Утопленую»).

Ажно вось вясною 1898 году давялося мне пазнаёміцца з самым Францішком Багушэвічам. Сталася гэта вось якім способам. Раз, вярнуўшыся з свайго службовага падарожжа некуды ў бок Менску, бацька з захапленнем расказаў мне аб дужа цікаўным знаёмствіве з адным панам, якое завязалася ў яго ў вагоне на чыгуначы: ён пазнаёміўся з панам, каторы некалькі гадоў служыў на Украіне, як судовы слэдавацель (— у Канатопскім павеце ў Чарнігавшчыне), вельмі добра навучыўся паўкраінску і вось цяпер у дарозе ўвесь час гаманіў з бацькам у гэтай мове, апавяддаючы шмат цікаўнага з сваіх успамінаў пра Украіну. Гэта быў Багушэвіч. У нас у Вільні было ўшчэдз тады нікога з знаёмых украінцаў (— быў толькі «малороссы»), і новае знаёмства вельмі зацікавіла бацьку. Ён пайшоў да Багушэвіча з візітам дый папрасіў яго да нас. І вось за колькі дзён прыйшоў да нас увечары пан сярэдняга росту, з падстрыжанай барадой і даўгім вусам, з добрымі, криху сумнімі вачымі, які гутарыў ціхою, роўнаю моваю. Разгутарыліся. Я паказаў госьцю «Зорю»; відаць, яна была яму ведама, і ён зразумеў, што значыць факт выпісаныя забароненага часопісу малым гімназістым дзесяці ў Вільні. Ён пацалаваў мяне ў галаву і сказаў, што кожын чалавек лавінен любіць свой народ, шанаваць свою мову і працаваць дзеля свайго краю. Гэта быў першыя слова, пачутыя мной у жыцьці (апрача слоў майго бацькі) ад вырослага, «соліднага» чалавека аб нацыянальным абавязку, і гэтыя слова навекі ўрэзаліся ў маю памяць, як свайго роду багаслаўленыне ці запавет. Наш госьць пачаў гутарыць аб беларускім народзе (— і тут мы даведаліся, што ён прызнае сябе беларусам, ацяжкім жыцьці гэтага народу, аб заняпадзе ў яго асьветы й культуры). Ён прачытаў нам адзін верш—гэта была ведамая яго «Прауда». Чытаў ціхім голасам, памалу, але ў ягоным чытаньні было гэтулькі пачуцьця, гэтулькі глыбокая любові, гэтулькі непадробленае шчырасці, што чытаньне зрабіла на нас вялізарнае ўражэннне. Мы з бацькам быўлі глыбака ўзварушаны і некалькі часін сядзелі моўчкі. Толькі цяпер зразумелі мы красу беларускага слова. Мы спыталіся: хто ж аўтар гэтих цудоўных вершаў? Але Багушэвіч ня прызнаўся, што гэта ён напісаў іх. Ён прачытаў нам яшчэ некалькі пазізій,—мабыць усё гэта быўлі ягоныя творы. Яны гэтак сама нам спадабаліся, як і «Прауда».

¹⁾ Асса Вацлава Ластоўскага, з якім вучыўся аўтар «Успаміну», як мае нічога суподобенага з ведамым беларускім дзеячом — таксама Вацлавам Ластоўскім родам з Дзісненшчыны.—Рэд.

Ад гэтага часу пачалося нашае знаёмства. Багушэвіч яшчэ не-
калькі разоў даведаваўся да нас, і мы дзяліліся з ім навінамі з укра-
інскага літаратурнага жыцця, каторыя я вычитаваў із „Зорі“. Было
відаць, што гэта яго цікавіла. Ён - жа, калі бываў у адпаведным на-
строі, чытаў нам свае версы, прызнаншыся ў канцы, што аўтар іх —
ён сам. Апавядоў такжэ сёе-тое із свайго жыцця, і гэтак мы даве-
даліся, што Багушэвіч быў учаснікам паўстання 1863 году. Раз
я быў у ягонай гаспадзе. Меў ён невялікі дварок у Ашмянскім паве-
це, — калі не памыляюся, непадалёк ад Барун. Увесені 1898 году
Багушэвіч перастаў да нас даведавацца, — здаецца, быў хворы; дый
ужо тады, як мы з ім пазнаёміліся, быў ён на зусім здаровы. І толькі
шмат пазней я даведаўся, што ён памер у 1900 годзе і быў паха-
ваны ў Жупранах.

Пазнаёміўшыся з Багушэвічам, пачаў я больш пільна шукаць
нейкіх сувязяў з беларускім рухам. Але на шмат давялося мне аб ім
даведацца. Ад некаторых з маіх знаёмых із судовае сфэры чую я аб
Аляксандру Пшчолцы, як аб аўтары беларускіх апавяданньняў. Але
мае знаёмыя казалі, што Пшчолка — гэта чалавек вельмі правага
кірунку і што свае беларускія апавяданьні піша дзеля таго, каб па-
съмашыць публіку дый пазыдзекавацца над „дурнотай“ беларускага
мужыка (гэтак сама, як у украінскай літаратуре зыдзекаваўся над
тэй-же „дурнотай“ Раеўскі). Гэта адбila ў мяне ахвоту пазнаёміцца
з Пшчолкай. Адзін вэтэрнайны лекар, Турцэвіч (— брат колішняга
вучыцеля гісторыі ў віленскіх сярэдніх школах А. О. Турцэвіча),
каторы ў сярэдзіне 90-ых гадоў скончыў харкаўскі вэтэрнайны інсты-
тут, дзе вучыўся некалі я мой бацька, апавядоў мне, што, як быў
студэнтам у Харкаве, дык належыў да „беларускага зямляцтва“. Зда-
еца, аднак, што гэнае зямляцтва мела чыста тэрыторыяльны харак-
тар, і нічога нацыянальна - беларускага ў ім ня было. Гэтак, пакуль
я вучыўся ў віленскай 1-ай гімназіі (я скончыў яе ў 1901 годзе), мне
й не давялося бліжэй звязацца з беларускім рухам, каторому я ўсей
душой сваей спагадаў. Пазняёміўся з дзеячамі беларускага нацыя-
нальнага адраджэння ўжо пазней — у 1906 - 1907 гадох. Але сывет-
лы абраў Франціша Багушэвіча я хаваю ў душы, як адзін з найдара-
жэйшых успамінаў: я ўдзячны Багушэвічу за тое, што ён падтрымаў
у маей дзіцячай душы парываньне да працы на карысць майго род-
нага украінскага народу, і з гэнага часу доля беларускага нацыя-
нальнага адраджэння зрабілася для мяне ня менш драгой, як і доля
адраджэння украінскага.

Прага, 10.IX.1933.

Улад. Талочка.

Фр. Багушэвіч і Э. Арэшчыха.

У успамінах З. Нагродзкага аб Багушэвічу было адзначана, што
беларускі паэта быў знаёмы з польскай пісьменніцай Э. Арэшчыхай,
да якой даведаваўся ў Горадню. Зацемку гэную дапаўняем выбаркай

ler Autorität folgende Hauptbesonderheiten des Schreibens fest: 1) die Verdoppelung der Konsonanten in der Gruppe Konsonant + ь + Vokal; 2) «akanje» — der Uebergang nicht akzentuierter Konsonanten in a. Ferner gibt die Sprache des Schreibens Anlass zur Feststellung, das Fremdwörter in die weissruthenische Sprache unmittelbar aus Westeuropa (und nicht über Polen) — Eingang gefunden haben. Alschiessend gelangt der Verfasser zur folgenden allgemeinen Charakteristik der Sprache des Schreibens: «Aus den Besonderheiten der Sprache des Schreibens ist klar ersichtlich, dass das Schreiben in nord-oestlicher (kriwitscher, dissimilierter) Mundart der weissruthenischen Sprache Verfasst ist. Ferner ist klar, dass derjenige, der das Schreiben geschrieben hat, es bewusst in weissruthenischer Sprache schrieb und keineswegs bestrebt war seine Sprache durch dem kirchen-slavischen entnommene Ausdrücke auszuschmücken».

8. Materialen und Notizen	50
9. Iwon Zjechanouski (Nekrolog).	63
10. Chronik der Weissruthenischen Wissenschaftlichen Vereinigung.	65

ЗЪМЕСТ 1-га СШЫТКУ:

	стр.
1. Мікалай Шкляёнак: Падзел гісторыі Беларусі на пэрыёды	1
2. Хведар Ільляшевіч: Канец існаваньня друкарні Дому Мамонічау	9
3. Антон Лудкевіч: Жыцьцё і творчасць Фр. Багушэвіча ў успамінах ягоных сучаснікаў.	16
4. Дмітро Дарагашка: Старонка з маіх успамінаў. (Съветлай памяці Фр. Багушэвіча)	30
5. Улад. Талочка: Багушэвіч і Арэшчыха.	34
6. Баляслав Бражга: Жалаба Рыськае Рады віцебскаму князю Міхailу XIII ст.	35
7. Ян Станкевіч: Мова дыплёматычнага лісту Рыськае Рады 1271—1280 г.	40
8. Матэрыялы й зацемкі	50
9. С. п. Іван Цеханоўскі (нэкролёт)	63
10. Летапіс Беларускага Навуковага Т-ва	65